

ЗВ'ЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б)Б, ЦВКіСНК БССР

№ 264 (5938) 17 лістапада 1937 г., серада ЦАНА 10 КАП.

БОЛЬШЭВІЦКАЯ АГІТАЦЫЯ ЗА КАНДЫДАТА

Наша краіна ўступіла ў рашучы этап выбарчай кампаніі. У гарадах і сёлах разгортваецца большэвіцкая агітацыя за кандыдатаў у дэпутаты, вылучаных агульнымі сходамі працоўных, за кандыдатаў, падтрыманых затым акруговымі пераможчыкамі і зарэгістраваных акруговымі выбарчымі камісіямі.

Арганізацыйная і агітацыйна-прапагандацкая работа па выбарах пераносіцца на выбарчыя ўчасткі. Тут павінна быць разгорнута вялікая па сваёму размаху і глыбокая па ідэйнай насычанасці агітацыйна-растлумачальная работа. Тут вялікую ролю павінны разгортваць давераныя асобы, выбраныя акруговымі пераможчыкамі і зарэгістраванымі на довераных асоб — партыйных і непартыйных большэвікоў — ускладзена ганаровая і адказная задача — агітаваць за прызванне ў дэпутаты намечаных кандыдатаў.

Давераная асоба з'яўляецца ўпаўнаважаным многіх тысяч працоўных. Таварыш Сталін зучыць даражыць давер'ем народа. Чалавек, абліччым давер'ем выбаршчыкаў, павінен прапавяць так, каб апраўдаць гэта давер'е.

Партыйныя або непартыйны большэвік, названыя ўпаўнаважанымі даверанай асоб, павінны ўясніць сабе, што яго задача — забяспечыць галасы пагадоўна ўсіх выбаршчыкаў яго ўчастку ў карысць кандыдата, зарэгістраванага ў данай выбарчай акрузе. Трэба памятаць прадастаўленую таварышам Сталінам супроць саманізму ў выбарчай кампаніі, супроць назвай на тое, што «усё будзе прадастаўлена ў гатовым выглядзе ў парадку адміністрацыйна-рэгістрацыйнага кантэксту са зваротам да агітаваць. Неабходна раскажаць кожнаму выбаршчыку аб жыцці кандыдата, аб яго заслугах перад сацыялістычнай радзімай.

Агітацыя за кандыдата ў дэпутаты трэба звязваць з паказам дасягненняў сацыялістычнай пераможцы савецкага народа, дасягнутых пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі па ўсіх галінах сацыялістычнага будаўніцтва, пераможаных і пераможаных фактаў гэтых пераможцаў і пераможцаў у вярхоўным органе ўлады толькі аднаго, чэсна, самаздана, да канца адданга справе партыі Леніна—Сталіна. Агітацыя на выбарчым участку павінна быць палітычна матэрыяльнай, яснай, прайстай і захопчай. Асноўна — задача даверанай асобы: правярць янасьць агітацыі, сацьць за большэвіцкай навіравацыі, прасякаць мейшых працоўных вярхоўных элементаў.

Задача даверанай асобы — так паставіць усю агітацыйную работу, каб усе выбаршчынікі добра ведалі прадастаўленыя, тры правы, якія ім прадастаўлены «Палажэннем аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР».

За работу давераных асоб, як і за ўсю арганізацыйную і агітацыйна-прапагандацкую работу на сваёй тэрыторыі, павіна адказваць раённы камітэт партыі. На жаль, яшчэ даўдэка не ўсе райкомы зразумелі гэту адказнасць, зразумелі свае задачы ў выбарчай кампаніі. У Сталінскім раёне горада Іванава ў даверанай асобы трыпалі людзі, незаставка прыгожыя для гэтай сур'язнай палітычнай работы. Ёсць нямаля райкомы, якія да гэтага часу ні разу не склікалі давераных асоб, не растлумачылі ім іх задач. Ёсць яшчэ выбарчыя ўчасткі, дзе давераныя асобы наогул асцвяняюць. У Могілаўскім раёне горада Кудышова да апошніх дзён на выбарчых участках не было давераных асоб. З'яўляючыся беспработнасць у даным адрэдку правільна райком! У Тузе да гэтага часу давераныя асобы не прыступілі да работы. Агітныя адносіны да людзей, названых вышэй, грамадскім давер'ем праявілі партыйныя арганізацыі ў горадзе

Ашхабадзе. Тут сарвалі сход давераных асоб толькі таму, што не з'явіўся дакладчык старшыня Акруговай Выбарчай Камісіі тав. Ляпін.

Праверсі на звысокім узроўні арганізацыйную і агітацыйна-прапагандацкую работу вакол выбараў, забяспечыць выбарчы ўдзел лепшымі партыйнымі і беспартыйным большэвікамі раёна, забяспечыць участкі літаратурай, плакатамі, доўгатамі — баявая задача кожнага райкома. Райкомы павінны штодзённа праяраць удзел партыйных арганізацый у выбарчай кампаніі, праяраць, якую капамогу аказваюць яны давераным асобам. Бо гэтыя людзі могуць з поспехам прапавяць, толькі апраўданыя на падтрыманне партыйных і беспартыйных арганізацый, на партыйных і беспартыйных арганізацый. Шкода таго актыва — справа сур'язна. Выпадковыя, неправераныя асобы могуць прынесці больш шкоды, чым карысці.

Тым райкомам, якія да гэтага часу не прыступілі да арганізацыі работы давераных асоб, можна рэкамендаваць вопыт Сталінскага раёна горада Масквы, дзе давераныя асобы ўжо даўно распачалі агітацыю. Скліканая ў гэтым раёне гэтымі днямі нарада давераных асоб паказала, якая вялікая работа разгорнута тут. Давераныя асобы правялі ўжо дзесяці гутарак, мітынгаў. На выбарчых участках арганізаваны агітацыйныя, у якіх збіраюцца агітатары і дзе выбаршчыкі можа апраўдаць адна на янасьць для яго прытанне. Вось як Галіна Скулочіч — давераная асоба — пашурыла кандыдата Ленінскай выбарчай акругі тав. Гудова. Яна сабрала ў адным з дамоў свайго выбарчага ўчастка жыхароў. Агітацыя за Гудова яна пачала з расказа аб росце Савецкага Саюза, аб ролі нашай партыі ў развіцці краіны. І тут-жа раскажала аб выхаванні партыі, былым чорнаробчым, цяпер слаўным стэханаву-фрээрзрушчыку Гудаву.

У Пролетарскай выбарчай акрузе Масквы асобныя выбарчыя ўчасткі разам з гэтай завода «Дынама» выхоўваюць спецыяльныя дзіцяці, дзе пашурылі кандыдата Пролетарскай акругі тав. Пучыгіна.

Гэтыя, літоўскія, кінафільмы, радыё — усё гэтыя сродкі агітацыі павінны быць пущаны ў ход для пашурылі кандыдата ў дэпутаты, для растлумачэння вышэйняга палітычнага значэння палітычнага ўдзелу ў Вярхоўны Совет СССР.

Работа даверанай асобы — палітычная работа вялікай грамадскай значымасці. Райкомы, райсоветы павінны арганізаваны давераных асоб увагай. Райкомы абавязаны правярць янасьць давераных асоб, дапамагаць ім. Добра робяць тыя райкомы, якія правялі семінары для давераных асоб з дакладамі кваліфікаваных дакладчыкаў. Кожны райком абавязаны скарыстаць давераных асоб, як інфармацыйна для таго, каб лепш ведаць, што робіцца на выбарчым участку, каб ведаць аб малельшых працоўных вярхоўных агітацыі.

Разгорнутая арганізацыйная і агітацыйна-прапагандацкая работа на выбарчым участку вырашыць поспех выбараў. А да работы даверанай асобы на ўчастку будзе залежаць знаёмства выбаршчыка са свайм кандыдатам. Абавязак даверанай асобы — умяшчаць сувязь партыйных і беспартыйных мас на ўчастку. Ад энергіі і размаху работы даверанай асобы будзе залежаць 100-процэнтная аўта выбаршчыкаў на выбары.

Справа гонару кожнага райкома — дамагчыся даверанай асобе разгарнуць на выбарчым участку сапраўды большэвіцкую агітацыю за кандыдата свайго акругі. Справа гонару кожнай даверанай асобы — арганізаваць на ўчастку ўсю масу выбаршчыкаў для аднадухнага галасавання за кандыдата, зарэгістраванага акруговай выбарчай камісіяй, за вернага сына радзімы, стойкага барацьбіта за сацыялізм! («ПРАВДА»).

Спісы выбаршчыкаў—дакумент вялікай дзяржаўнай важнасці. Яны павінны быць складзены акуратна і точно. Усе недакладнасці ў складзеных спісах павінны быць выпраўлены зараз-жа, гэтым самым даць магчымасць усім выбаршчыкам поўнасьцю скарыстаць свае правы, прадастаўленыя Сталінскай Канстытуцыяй,—прымаць удзел у выбарах свайго вярхоўнага органа.



КАНДЫДАТЫ У ДЭПУТАТЫ СОВЕТА СІАУЗА ВЯРХОУНАГА СОВЕТА СССР. Справа: тав. К. Е. ВАРШЫЛА — кандыдат у дэпутаты Совета Союза ад Менскай гарадской выбарчай акругі, злева: выконваючы абавязкі першага сакратара ЦК КП(б)Б тав. А. А. ВОЛНАУ — кандыдат у дэпутаты Совета Союза ад Гомельскай выбарчай акругі.

Здымак зроблен 26 верасня 1937 г. у часе парада войск Беларускай вайскай акругі па сканчэнні маневраў. Фото С. Грына.

МЕНСКАЯ ГАРАДСКАЯ ВИБАРЧАЯ АКУГА ВЯЛІКАЕ ШЧАСЦЕ І ГОНАР ГАЛАСАВАЦЬ ЗА ТАВАРЫША ВАРШЫЛАВА РОДНЫ, БЛІЗКІ

З вялікім хваляваннем чакаю я дзень, у які пайду да выбарчай урны. Гордасць пераважае над сэрца. Я буду галасаваць за роднага і блізкага Клімента Ёўрамавіча, вернага сэрцамі гена нашай эпохі — Вялікага Сталіна.

Мне давялося бачыць, сялезь у прэзідыуме за адным сталом з таварышам Сталіным, з нашым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Совета таварышам Варшывілавым. Успаміны аб днях гэтых сустрач — самыя светлыя мае ўспаміны.

Я быў на нарадзе баявых паўдзур у Крэмілі і на сабе ачувала клопаты дарагіх і блізкіх сэрцу кожнага з працоўных нашай краіны таварышаў Сталіна і Варшывілава.

Я ачувала на сабе велічынна велічынна клопатаў таварыша Варшывілава аб нас, баявых паўдзур камандзіраў доблеснай Чырвонай Арміі.

Таварыш Варшывілаў быў самым уважлівым слухачом нашых выступленняў. Ён цікавіўся ўсім падрабязна і наша галасаванне ў гэтым падрабязна, усталіў уважлівасць у свае сілы, пацкаў у работу.

Я бачыла, колькі влічывай энергіі ў правядзенні нашай Чырвонай Арміі таварыш Варшывілава, як велічынна яго вера ў сілы рабочага класа, блізкае адданасць справе камунізму. Ён адзіны з самых стойкіх, самых верных, самых пашурыліх вучняў правадзіраў пролетарскай рэвалюцыі таварышаў Леніна і Сталіна. Вось чаму невяжыраўна мая гордасць. Вось чаму з велічынна радасцю і адным свай голас за маршала Савецкага Саюза Клімента Ёўрамавіча Варшывілава, роднага, блізкага парому.

Сусана ЛІКОНАВА,
Ордэнамовец.

НЕПАХІСНЫ БОЛЬШЭВІК

Мурашкі па целу бачуць, калі ўспамінаеш мінулае пражыццё жыццё да Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Гэта катаржыя работа ад пёна да пёна за капейкі, якіх лельз ханала на ежу. Жыў у ўпрохадзе, у падвале. Быў бясработны і непісьменны. А цяпер вост 21-ы год я жыўу шчасліва і радасна. Комуністычная партыя і савецкая ўлада мяне вывелі ў людзі. Зараз я пісьменны. На прадырмесце—знатны чалавек. Унёс рад рацыяналізацыйскіх прапаноў і прадырмесце атрымала эканомію на 56 тысяч рублёў. Маю добрасуленна работа добра аплатавацца. Штомесячна я зарабляю каля 600 руб.

Шчаслівыя мае дзеці. Аб няжым мінулым яны ведаюць з маір расказаў і па кніжках. Яны добра дагледжаны і адукаваны. Яны вучацца ў светлых і прасторных школах. Іх пёна абгаравае Сталінская Канстытуцыя.

Мне, старому рабочаму з 38-гадовым стажам, выпала вялікае шчасце і гонар у

дзень выбараў у Вярхоўны Совет СССР—12 снежня—галасаваць за любімага кандыдата ў дэпутаты вышэйшага органа сацыялістычнага ўладу—за таварыша Варшывілава Клімента Ёўрамавіча.

За таварыша Варшывілава я з вялікай радасцю і гордасцю буду галасаваць таму, што ён лепшы сэрцамі нашага любімага правадзіра і баяны працоўных таварышаў Сталіна. Мы добра ведаем таварыша Варшывілава як стойкага і непахіснага большэвіка, які на справе павязав сваю адданасць вялікай партыі Леніна—Сталіна, нашай сацыялістычнай радзіме. Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія на часе з таварышам Варшывілавым пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі Леніна—Сталіна заваявала нам, працоўным, шчаслівае і радаснае жыццё.

Вялікае шчасце і гонар галасаваць за таварыша Варшывілава!

М. Г. ГЛАЙХЕНГАУЗ,
майстар заводу імя Варшывілава.

СЛАЎНЫ ПАЛКАВОДЗЕЦ

Усе працоўныя нашай краіны любяць Клімента Ёўрамавіча, як вернага сына нашай радзімы, які, вышэйшы з радую рабочага класа, з юнацкіх год прышоў у партыю большэвікоў, які актыўна арганізатар. У дні Кастрычніка 1917 года таварыш Варшывілаў быў у першых рыхах барацьбы Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі разам з таварышам Леніным і Сталіным. У годы грамадзянскай вайны, не пашурылі свайго жыцця, Кліментій Ёўрамавіч Варшывілаў змагаўся на франтах супроць ітэрвентаў, вядучы наму слаўную армію ад перамогі да перамогі.

Усе працоўныя ведаюць Клімента Ёўрамавіча, як вернага сына нашай партыі, бліжэйшага сэрцамі нашага любі-

СЛАЎНЫ ЮБІЛЕЙ

Споўнілася дзясяць год нараджэнняў у бурж Кастрычніка, вышэйшага партыі Леніна—Сталіна рабоча-сялянскай міліцыі — аднаму з баявых узброеных атрадаў Вялікага савецкага народа.

Слаўны шлях прайшла міліцыя за гэтыя дзесяць год. На ўсім этапе развіцця сацыялістычнай рэвалюцыі яна ішла нагу ў нагу з усім шаталістым народам, пад кіраўніцтвам партыі большэвікоў, амагаючыся за ўмацаванне дыктатуры рабочага класа, за ахову сацыялістычнай уладасці — арыям савецкага ладу, за рост і развіццё першай у свеце дзяржавы рабочых і сялян.

У годы грамадзянскай вайны, у годы рэзруці і голаду міліцыя адважна змагаўся з контррэвалюцыяй, дапамагаючы Чырвонай Арміі на франтах і забяспечваючы грамадскі парадок унутры краіны. Не адна бліжучая створка запісана рабоча-сялянскай міліцыяй у гісторыю выдатнай барацьбы працоўных нашай радзімы за захаванне вялікіх заваяванняў Кастрычніка, за ажыццяўленне на працягу імя Леніна—Сталіна, за лабудову сацыялізма.

У годы мірнай працы, секцыя міліцыянер, наўхільна выконваючы ўказанні найвышэйшых правадзіраў працоўных Леніна і Сталіна аб рабоча-сялянскай міліцыі, пашурылі сабе заслужаную славу верных і адданых сымоў свайго радзімы, адважных і мужных вартых савецкага прапагандажу. Нездарэмна савецкі народ любіць сваю міліцыю, акружае яе увагай і клопатамі. Кожны грамадзянін нашай краіны добра ачувае вялікую ролю рабоча-сялянскай міліцыі ў справе аховы шпрыхі працы і свабоды, якія дала шчаслівым народам СССР Сталінская Канстытуцыя. На міліцыю ўкладзены ганаровыя і адважныя абавязкі — абараняць непахіснасць савецкага закона, стаць пільна на варце грамадскай сацыялістычнай уладасці і мабскай недатыкальнасці савецкага грамадзяніна, выхоўваць насельніцтва нашай вялікай краіны ў духу законаў і правы сацыялістычнага агульнажыцця.

Пугалам і стрэдыдкам з'яўлялася перская паліцыя для працоўных мас. Яна, як верны лёс, ахоўвала інтарэсы кучкі капіталістаў і памешчыкаў, ахоўвала нарабаваную імі ў працоўных маёмасць. Слоўны «грабавы», «паліцыйскі» былі ненавіснымі і ўстрашачымі. Гэтых слоў баляіся дарослыя, яны наваділі жах на дзіцей.

Лютымі зверамі і катамі выхоўваюць паліцыйна-фашысцкія ўлады. Паліцыя ў Германіі, Польшчы, Італіі, Японіі і інш. капіталістычных краінах з'яўляецца зброй для падаўлення рэвалюцыйнага руху, для прыгнёту і выхавання пакарнасці да экспалататараў у масах. Гумавая дубілка — неадлучны спадарожнік паліцыйна. Яе ўпрымяняюць на кожным кроку свайго дзейнасці.

Савецкая міліцыя, як дзень ад ночы, розніцца ад паліцый капіталістычных краін. Разам з усім рабоча-сялянскай міліцыяй расце і мацее атрад савецкіх міліцыянераў БССР. У буднях штодзённай работы, у бесчэсных і малельшых, на першым погляд, учынах савецкіх міліцыянераў працоўныя бачаць і ачуваюць бліжэйшую любіць і адданасць радзіме гэтай слаўнай арміі вартуаўнікоў мірнай працы

насельніцтва, арміі, кіруюмай сталінскім парком Іванавічам Ёўрамам.

Міліцыя БССР у барацьбе за ахову сацыялістычнай уладасці, у барацьбе з крымінальнай злачыннасцю, з ворагамі народа мае галасна поспеху. Ярым сведчаннем гэтага з'яўляецца вышэйшая ўзнагарода, якую ўдасцю Саюзна Урад 12 лепшых сымю беларускага народа, найбольш адзначаных рабоча-сялянскай міліцыяй БССР за выдатныя заслугі ў справе аховы сацыялістычнай уладасці і рэвалюцыйнага парадку. Імямі тт. Скотчанка, Кудышова, Шаравацка, Казамыкіна, Чайкуна, Ягудыкіна і інш., ўзнагароджаных ордэнамі Саюза ССР, добра вядомы ўсёй краіне. Гэта — людзі, якія даказалі на справе сваю гераічную любіць да сацыялістычнай радзімы, да партыі Леніна—Сталіна, да вялікага правадзіра народаў таварыша Сталіна. Самую ўзнагароду кожны з гэтых слаўных ордэнамоцаў прымае не толькі як сваю асабістую, а як ўзнагароду ўсяго калектыва, у якім яны працуюць.

Вышэйшая ўзнагарода Саюзнага Урада абавязвае ўсёх паліцый рабоча-сялянскай міліцыі БССР яшчэ больш уважліва янасьць сваёй работы, яшчэ мацней і бліжэйшай вості барацьбы з ворагамі народа. Кожны савецкі міліцыянер, ад радавога да начальніцкага састава, павінен ушчынаць ўзнагароду, як заданне партыі і Урада, як заданне ўсяго народа — яшчэ вышэй уважліва рэвалюцыйную пільнасць. Ворагі народа — траіцкіста-бухарынская пецыя, агенты японска-германска-польскага фашызма імкнучыся прыгнётуць сваю брудную лашу і да апарата рабоча-сялянскай міліцыі, павязіць тутым сваю агентуру, каб пашурыць барацьбу са шпяхунамі і шпіёнамі.

Ва ўмовах БССР, як патрафічнай рэспублікі, ад кожнага работніка міліцыі патрабуюцца асабліва пільнасць і маблізавацыя на качачковае выкарыстанне ворагу народа і ліквідацыю вынікаў шпяхунства.

Не адной минуты самасухааення! Яшчэ больш напружыць сілы на вышчэне недахопаў, якія яшчэ ёсць у асобных звеннях работы міліцыі. Пашурыць сувязь з насельніцтвам, больш увагі да скарп працоўных, шпрыхі рады брыгад сааьейнічавыя міліцыі, штодзённа вырочываць і выхоўваць кадры адукаваных, культурных, палітычна-шчыменных работнікаў міліцыі, бязмежна аданых справе партыі Леніна—Сталіна, савецкаму народу — такая задача партыйных і непартыйных большэвікоў міліцыі БССР.

Разам з усімі працоўнымі нашай неабсяжнай радзімы савецкія міліцыянеры рыхтуюцца да выбараў у Вярхоўны Совет СССР. 12 снежня яны прыдуць на выбарчыя ўчасткі, каб анушыць у урны свайго выбарчы бюлетэны, галасаваць за верных і адданых сымю радзімы, за партыю Леніна—Сталіна. За сваю радзіму, за сваю партыю і свой народ савецкія міліцыянеры гатовы ў любую минуту аддаць усё сваё жыццё да апошняй кроплі крыві.

Большэвіцкае прызванне работнікаў рабоча-сялянскай міліцыі ў дзень слаўнага дзясяцігоддзя!

УЗНАГАРОДА КРЫВАНАСАЎЦАЎ БЕЛАРУСКАЙ ЧЫГУНКІ

Згадам народнага камісара шляхоў зносіна тав. А. В. Вакуліна 12 рабоча-стэханавуцаў, іажымерна-тэхнічных работнікаў і камандзіраў Беларускай чыгуначы за атаканаўска-кыванасоўскае работу і дзягавенні ў перадачстрытніцым сапарніцтве ўзнагароджаны значнамі «Ганароваму чыгуначніку». У ліку ўзнагароджаных ма-

табобел 7-й дэспатнік пуні Жлобінскага аддзялення тав. П. Н. Савенка, дажуры па дэпо-Калінавічы тав. А. Ф. Грыньер і інш.

23 работнікі Беларускай чыгуначы ўзнагароджаны значнамі «Ударніку сталінскага закліку».

ХОД АСЕННІХ ПАЛЯВЫХ РАБОТ ПА СССР

АБМАЛОТ НАЛАСАВЫХ

На 10 лістапада па СССР усімі сектарамі абмалочана 75.259 тыс. гектараў — 83 проц. скошаных ляслоў. Прырост за апошняю паліцэнку складае ўсяго толькі 1 проц.

Калгасамі абмалочана 83 проц. скошаных ляслоў. Прырост за паліцэнку — 2 проц. Соўгасамі Наркомоўскага СССР абмалочана 95 проц. да скошанага.

ВОРЫВА ЗЯБЛІВА

На 10 лістапада па Саюзу ўсімі сектарамі ўзарана зябліва 46.648 тыс. гектараў. План выкапана на 65 проц. Прырост за саравадзачную паліцэнку складае 2.952 тыс. гектараў — 4 проц.

Калгасы выкапалі план ворыва зябліва на 67 проц., соўгасы Наркомоўскага СССР — на 69 проц. і соўгасы Наркамзема СССР на 67 процантаў. (БЕТА).

АНГЛА-ІТАЛЬЯНСКІЯ АДНОСІНЫ

РІМ, 16 лістапада. (БЕТА). Італьянскія газеты абмяркоўваюць магчымасць італя-англійскага збліжэння. У якасці асноўнай умовы для такога збліжэння друк высювае прызнанне Англіяй Італьянскага захаву Абісініі. У гэтай сувязі ўсе газеты ўдзяляюць асобную ўвагу пытанню аб унутраных разнаголосках у англійскім кабінете, прапавяваючы разкія вывады супроць англійскага міністра за-

межных спраў Іёна, якое друк разгледжывае як «траціўніка збліжэння Англіі з фашысцкімі дзяржавамі».

Адначасова газеты шырока камэнтуюць павезду лорда Галіфакса ў Берлін, падкрэсліваючы, што гэта павезда павінна будзе садзейнічаць хутэйшаму разуменню Англіяй сааьідарнасці і моцнасці «своі Берлін — Рым».

РАБОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МІЛІЦЫ—ДВАЦЦАЦЬ ГОД

НАРОДЖАНАЯ КАСТРЫЧЫНКАМ, ВЫХАВАНАЯ ПАРТЫЯЯ ЛЕНІНА—СТАЛІНА

УСЁ ЖЫЦЦЁ СВАЁ ДДАМ НА АБОРОНУ РАДЗІМЫ

На ўсіх этапах барацьбы рабочага класа і кіраўніцтва партыі Леніна—Сталіна перамогу сацыялізму савецкай міліцыі і пільна стала на варце правую сацыялістычную ўласнасць як аснову савецкага...



Ордэнаносцы работнікі міліцыі БССР. У верхнім радзе (злева направа) тт.: М. Л. Каземянкі, Д. Ф. Купчанка, І. І. Краснашаў, Д. Н. Скотчанка, А. С. Банькоўскі і І. В. Шараватых. У ніжнім радзе (злева направа) тт.: А. В. Ландзехоўскі, І. А. Чайкун, З. Д. Серыкаў, В. І. Яноўскі, І. В. Ягудкін і С. Ц. Карпенка.

ДЗІНАЕ ЖАДАННЕ— ПРАЦАВАЦЬ ЯШЧЭ ЛЕПШ

І радымы міліцыянер. Любоўна выконваў даручаную работу, памятаючы аб тым, што пільнасць неабходна перш за ўсё. Увядзенне гэтага дамо менавіта пільнасць не адно сур'ёзнае...

ЧЫ БОЛЬШ БЯЗПАСНА БУДЗЕМ ГРАМІЦЬ ВОРАГАУ НАРОДА

Урад Саюза ССР узнагародзіў мяне ордэнам «Знак Почета». Узнагароду гэтую я разглядаю не толькі як асабістую, та—узнагароду ўсюю нашаму калектыву работнікаў крмінальнага вышукку, у ім я працую.

ЛЮДЗІ АДВАГІ І МУЖНАСЦІ

Працуюць яны скромна і спакойна. Не ўсё добра ведаюць іх па абаіччу, але па справах сваіх вольны з іх адстойні павягі і гонару. Работнікі і калгаснікі апавядаюць з выключным захвапеннем пра тое, як радымыя савецкія міліцыянеры ахоўваюць іх працу ад розных прайлоў, жулікаў і прамых шкодыяў.

Не крапа савецкі міліцыянер работчы ці калгаснік, калі ён сумленна працуе, беражэ сацыялістычную маёмасць, ахоўвае парадка. Тады-ж, калі трэба аблішчаюць дзейнасць не нашых людзей нашы міліцыянеры афаруюць сабе да апошняга ўзыхання, каб толькі абараніць інтарэсы працоўных, знішчыць да жанна варожую дзейнасць, чым-бы яны ні прыкывалася.

У любую пару дня ні ночы наш савецкі міліцыянер стаіць на варце парадку ў інтарэсах працоўных, у любую хвіліну ён гатовы апагнуцца тварам да твару з ворагам і нанесці яму самы ачуждзены, самы знішчальны ўдар. Вось чаму так пільна і павязваюць масы работнікаў нашых міліцыянераў і дзякаваюць актывуна ў іх пільнай, карыснай рабоце.

На рабоце, у бітву ў радах рабоча-сялянскай міліцыі выхоўваюцца палітычна-літвенныя, адукацыйны і ратунчыя людзі, людзі бастрашасці і мужнасці. Гэта з усёй відавочнасцю можна бачыць на радзе кавярных, жывых прыкладаў. Вось —

ДЗМІТРЫЙ КУПЧАНКА

Сын селяніна-сарацніка, зарас калгасніка. У мінулым малісьменнік і безлітвенны, зараз — культурны, з зоркім вокам бачыць рабоча-сялянскай міліцыі. Дзімтрых добраахвотнікам пайшоў у Чырвоную Армію, а пасля — на работу ў органы міліцыі, дзе з першых месцаў службы становіцца пераможным байцом, сядомым і дзімпліваваным. Разумеючы, што праца яго лізе на карысць працоўных, выхоўвае ў Купчанкі святою пільнасцю, з-пад яго зоркага во-

ка не ўлічае алачынец ці яшчэ які ненадзейны элемент. Стоячы на пасту, Купчанка не прапускае алачынец-гастраўдараў, якіх абрадаваць кватэру работача; Дзімтрых здымае ў лобныя вачыі да канца распазнаць буйныя рэпымісты і гэтым самым перапрадзіць алачыствы, ад якіх маглі-б папаўнець савецкія грамадзяне.

Сын народа, выхаваны народам Дзімтрых чун і адоўчыты на скарці працоўных. Ён ні адной заявы працоўных не пакінуў без сваёй увагі і сядзейнасці. І тады, калі т. Купчанка сустракаецца з ворагам тварам да твару, ён не бягэжыцца, а з вытрыманнасцю, знаходзіўшы адбівае ўброўнае нават супраціўленне, і перамагае. Усё гэта ён б'е б'е б'е і л'ювае вышукнае таго, што Дзімтрых бязмежна адданы справе, якая яму даручана партыяй і Урадам.

АЛЯКСЕЙ БАНЬКОЎСКІ

У час, калі пільнасць гэтага ракі, Аляксея Банькоўска ў горадзе Магілёве выхоўваў адно адзінае і сур'ёзнае заданне. Прапусціў з 19-гадовага ўзросту ў міліцыі, сьняжыні малодшым лейтэнант, ордэнаносца Банькоўскі, заўсёды пільна і п'верда ўп'вонены ў перамогу над ворагам, які-б кавярнымі прыёмымі ён ні дзейнічаў. Працоўныя Магілёўскага і Быхаўскага раёнаў ведаюць гэтага энергічнага работніка па ахове іх працы. Ім аз апошняй драгоці не мала ўспрыта і аблішчаюцца бандытаў, якія рабілі пал'ты на мірнае насельніцтва.

Любоў да сваёй радзімы і сваёй магутнага народа кіруе гэтым работчыкам міліцыі. Неаднаразова перамагаючы сваё жыццё неабходна, Банькоўскі выхадзіў пераможна, паказваючы прыклад мужнасці, адвагі, знаходлівасці. Гэтыя якасці ён с'моў — справамі — перадае Банькоўскі сваім таварышам на рабоце.

ІВАН ЧАЙКУН

Сержант міліцыі. Яго скромнасць пакупляе кожнага. Трынаццаць год ён працуе ў органах рабоча-сялянскай міліцыі

і як лепшы бачы і таварыш пазнавае ўзоры ў сваёй складанай, не вольнаму дасупнай рабоце.

Апошні год у жыцці Чайкуна прынес многа чаго новага і для яго самога, Іван Арсеньевіч — вольны чун да скарці працоўных. І гэта чуліўнасць часта дапамагае яму ў рабоце. Дзякуючы ёй, ён вык'рыў шпідыючую групу на адным масамабінапе, і дапамог гэтым знішчыць шпідыючую арганізацыю ў сістэме Галоўмаса. Так было і не хабаванамабінапе. «Удзячы» Івану Чайкуну і ворагі з сістэмы «загаварна». Пільнае вока, большавіцкая настойлівасць, рашучасць і тут адгралі сваю ролю.

Нескалькі разоў тав. Чайкун атрымаў узнагароды. А ўзнагароджанае яго савецкім ордэнам да 20-годдзя — самая радасная навага ў яго жыцці. І работа яго — не менавіта радасць для кожнага з нас.

ВЛАДЗІМІР ЗАЙКОЎСКІ

Праваднік вышукнага сабагі арганізацыя аддзялення міліцыі тав. Зайкоўскі — толькі спецыяліст. Ён прафесію сваю ведае, як стары кравец свай рамясто. Добра пасабраваўшы з «Лордам», Зайкоўскі не аднаго алачынца заваў, не ладзіць нават абаронца пасля зробленага алачыства, ды і апаўравае ў даных выкладках ніякі спецыяліст брудных спраў не можа. Перад Зайкоўскім і яго сабакам гудзіцца канчаткова самы майстэрскі алачынец са сваімі кавярнымі планамі.

У глухую ноч, у непаладзе, удаеці са сваім заўвераногім памочнікам і сярбом гастраляце Зайкоўскі ва ўсіх месцах, вылаўліваючы ўсюкую нечысць, адкідае чалавеча грамадства.

Невышадкова, што Зайкоўскі карыстаецца павагай у насельніцтва. Уявіце такі мільяона. Зайкоўскі разам са сваім вышукным сабакам аянаішоў алачынца, які

толькі што рашыў адпачыць пасля сярпця. Матэрыяльныя каштоўнасці, якія алачынца ўкраў, адабраў. Зайкоўскі іх азартна гаспадару. Пацярпеўшы вачам не верыць. Радавы міліцыянер робіць гэта з любоўю на карысць работача, калгасніка, на карысць народа.

Зайкоўскі працуе добра, працуе не за страх, а за савесць, працуе на карысць працоўных. Выдатна тое, што Зайкоўскаму, як і ўсім савецкім міліцыянерам, яна задача, яна мета работы, яны заўтрашні, яшчэ больш радасці, дзень.

У дні 20-годдзя яго работа адзначана ўдэлі працоўных.

Галерэю ператраў лепшых людзей міліцыі, адважных і смелых байцоў і кавандзіраў можна бачыць у працоўных.

Іх, гэтых слаўных і скарных герояў—дзясяткі, сотні. Ложны дзень, кожную гадзіну, сточы на пасту, выхоўваючы любівае даручэнне, савецкі міліцыянер робіць важнейшую дзяржаўную справу, ахоўвае непакоснасць савецкага закона, стоіць на варце асабістай і маемаснай недатыкальнасці савецкіх грамадзян, на варце сацыялістычнай уласнасці.

Савецкі народ любіць сваю міліцыю, ка-вірае ёй, бо яна плоць ад плочі савецкага народа. Савецкі міліцыянер — гэта той-жа работчы, той-жа калгаснік, уаброены для аховы сацыялістычнага парадку.

Ордэнаносца БССР да 20-годдзя міліцыі прыходзіць з вялікім аградам савецкіх міліцыянераў, якія чэсна і беззаветна стоіць на варце мірнай працы працоўных, на варце рэвалюцыйнага парадку і грамадскай бязопаснасці, прыходзіць з дзянашчымі новымі ордэнаносцамі — лепшымі сынамі нашай партыі і народа, людзьмі, якія не бачыцца ніякіх парашкоў у складанай і баявой рабоце.

П. КАВАЛЁЎ, С. ГАЛІН.

АПРАЎДАЮ ВЫСОКУЮ УЗНАГАРОДУ

З вялікай радасцю я дэдаваўся аб узнагароджаны мяне савецкім ордэнам вышэйшай узнагароды—ордэнам Саюза. Гэтай узнагародой я абавязан нашай Усесаюзнай камуністычнай партыі (большавікоў), якія выхавала з мяне непартыйнага большавіка, загартавала мяне ў барацьбе з ворагамі народа. Гэтай узнагародой я абавязан нашаму савецкаму Ураду і працоўным нашай вялікай сацыялістычнай радзімы.

І сам выхаван з бейнай сялянскай беларускай сям'і. Пачаў працаваць з 12-гадовага ўзросту і вырас да начальніка аддзялення крмінальнага вышукку. 12-гадовая бестрашная праца ў органах міліцыі выхавала і прывела ў маю плоч і кроў янавісць да ворагаў народа, якія пасагаюць на свячэнныя заваявы Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

І заўважваю партыю і Урад, што з годам апраўдаю высокае званне ордэнаносца Саюза. Клянусь, што на першым закліку партыі і Урада і намага любімага Сталіна, калі гэта патрэба будзе грукчы, не шкадуць свайго жыцця, стачу на абарону нашай радзімы.

Ордэнаносца М. КАМЭМЯКІН.

МЯНЕ ВЫХАВАЎ КОМСАМОЛ

Пастэновае Урада ў ўзнагароджана ордэнам Саюза. Гэтую ўзнагароду я прымаю не толькі як асабістую. Мяне вывёў на шлях шчаслівага і радаснага жыцця ленынскі комсамол і органы НКВД у якіх я, на сутнасці, вырас, выхаван і атрымаў неабходную загартоўку для баяльнай барацьбы з ворагамі народа.

У органы рабоча-сялянскай міліцыі я прышоў 14-гадовым хлопчыкам. Пачаў працаваць к'р'ерам, і ў гэты год вырас да начальніка важнейшага аддзялення ў вялікім заводзавенні і працую ў органах міліцыі, поўны усваення, што выконваю ганаровы абавязак.

І ганарусь тым, што сваёй практычнай работай дазваў аянавіць справу пролетарскай рэвалюцыі, справе партыі Леніна — Сталіна. Гэту любіў і адпаведна радзіме выхаван в мяне комсамол выхавалі органы НКВД, кіруючыя паліцыйным саратнікам Сталіна Нікалая Іванавіча Вяшчым.

Дзякуй таварышу Сталіну, які даў нам шчаслівае жыццё.

Ордэнаносца А. ЛАНДЗЕХОЎСКІ.

НА МІТНГАХ РАБОТНІКАУ РАБОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МІЛІЦЫ

У падзячэннях моцкага гарнізона рабоча-сялянскай міліцыі адбылося шастое сасоннае ўрада аб узнагароджаны работнікаў рабоча-сялянскай міліцыі ордэнам ССР.

У сваіх выступленнях і рэзалюцыях міліцыянер і начальнікі склад абавязаваліся ў адказ на высокую ўзнагароду павысіць сваю пільнасць, заўсёды быць на рэвалюцыйным баявым пасту, аддаль усе свае сілы на ўваданне савецкай дзяржавы.

Работнікі Галоўмага ўпраўлення рабоча-сялянскай міліцыі, у прынятай рэзалюцыі пішут:

— Мы абавязаваліся яшчэ больш пільнасць большавіцкую пільнасць, узмацніць бяздаспечную барацьбу з усімі ворагамі нашай радзімы, зорка ахоўваць сацыялістычную ўласнасць, бязопаснасць і маёмасць савецкіх грамадзян, забяспечваць узорны рэвалюцыйны парадка.

ДВАЦЦАЦЬ ГОД СОВЕЦКАМ МІЛІЦЫ

Дзёрдым поступам ідэе Савецкі Саюз да ленынска-сталінскага сцягам, пад выававенным кіраўніцтвам камуністычнай партыі і прывадыра народаў любімага Сталіна да вышэйшай фазы сацыялістычнага грамадства — да камунізма.

Вялічэныя задачы выконвала і выконвае савецкая міліцыя ў агульнай сістэме інтэграцы пролетарыяту, у агульнай сістэме будаўніцтва сацыялізма.

Рабоча-сялянская міліцыя, народжаная бурны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі, выхаваная партыяй ленына — Сталіна, з'яўляецца адным з баявых баявых органаў дыктатуры рабочага класа.

Владзімір Вялікі Ленын яшчэ ў 1917 годзе ў сваіх гістарычных «Письмах да дзяду» даў найярчэйшую характарыстыку аяваобразу пильнай міліцыі.

пільна, бо яна сама была-б арганізацыйнай пададоўна ўсяго насельніцтва.

Наша рабоча-сялянская міліцыя фармавалася і расла неаднаразна ад п'верданаў В. І. Ленына. У гэтым і сіла міліцыі, што яна плоць ад плочі работчы і сялян, што яна, як і ўсе органы дзяржаўнай улады, працуе пад настаням кіраўніцтва вялікай партыі Ленына — Сталіна і аправацца на масы працоўных, на народ, карыстаецца яго дапамогай і падтрыманнем. Кожны работчы, кожны калгаснік, кожны працоўны закліканы ў падтрыманні і ахове сацыялістычнага парадку.

400.000 працоўных нашай краіны, у тым ліку 15.000 працоўных Беларусі ў парадку сацыялістычнага сумнашчання, аказваюць дапамогу рабоча-сялянскай міліцыі ў форме добраахвотна-грамадскай арганізацыі — брыгадыяў. Брыгады сядзейнасці міліцыі з'яўляюцца неадзінамі памочнікамі ў іх рабоце.

Асабовы с'яла міліцыі на 95 прапачаў камплектацыю з чырвонаармейскай алачышчы сапраўную службу ў РСЧА Камандна-кіруючыя кадры ў сваёй вялікай большасці с'ядаюцца з людзей, камандыраваных на работу ў міліцыю партыйнымі, комсамольскімі і профсаюзнымі арганізацыямі або выраслых з радавых міліцыянераў.

На ўсіх этапах рэвалюцыі міліцыя сваёй самаадаанай работай умацоўвала дыктатуру пролетарыяту. У годы грамадскай вайны, калі полчышчы бандытаў і ітэрвенту хапелі знішчыць малодшую Савецкую рэспубліку і на трупях абвоняваў сацыялістычнай рэвалюцыі адвадзіць. Радзію памечышаў і банкіраў, міліцыя, пад

кіраўніцтвам партыі, пад кіраўніцтвам органаў ВКД, забеспечвала парадка ў тылу, ліквідавала кулацкія і іншыя контррэвалюцыйныя выступленні.

Выключныя задачы ляжалі тады на міліцыі Беларусі. Яна нярака разам з Чырвонай Арміяй, поплеч з ёй змагаецца з б'елавіцтвам. Пасля грамадзянскай вайны на долю міліцыі Беларусі вымала адказнайшая задача на барацьбе з контррэвалюцыйнымі бандыцкімі п'яйкамі. Многія героі п'ала аф'ярамі ад рукі контррэвалюцыі ў тыя суровыя годы. Стойка і самаадаана міліцыянеры БССР адбіваў атака аганіагала ад шасціна алачы ворага.

ган аховы сацыялістычнага парадку, сацыялістычнай уласнасці.

Многагранны і рознастайны абавязкі міліцыі. Яна павіна арганізаваць абслугоўванне насельніцтва так, каб кожны грамадзянін мог выкарыстаць усе правы, якія дава яму Сталінская Канстытуцыя. Міліцыя павіна забяспечыць ахову сацыялістычнай уласнасці, недатыкальнасці асоб і маёмасці савецкага грамадзяніна, ахову правіў сацыялістычнага агульна-жыцця.

Улік руху насельніцтва, роснуку збудавання і працаўмага, выдча і аб'ёмна п'анартоў, нагляд за санітарным утрыманнем дамоў, паркаў, сквераў, двароў і вуліц, нагляд за эксплуатацыйнай і ўтрыманнем аўтатранспарту, барацьба з бесп'яртульнасцю і б'елавіцтвам д'яцель, роснуку асоб, што ўк'рываюцца ад ушакты аліментуа, і т. д. — усё гэта толькі невялікі пералік таго, што абавязана рабіць і робіць міліцыя. Усе гэтыя абавязкі патрабуюць ад кожнага работніка міліцыі мужнасці, вытрыманнасці, стойкасці і вострай большавіцкай пільнасці.

З высокай сваямошчю і самаадданасцю ахоўвае савецкі міліцыянер Беларусі сацыялістычны парадка, грамадскую, сацыялістычную ўласнасць. Можна смелка сказаць, што міліцыя навучылася працаваць чотка і ўп'вонена. Цяпер мала вылаўля, калі-б не было-б вык'рыта алачыства і в'іноўня не вылаўлены. Зараз уста-навілася, як правіла, што ўсякае парушэнне рэвалюцыйнай законнасці вык'рываецца ў самы найкарэйшы тэрмін.

Сярод работнікаў міліцыі Беларусі

вельмі многа сапраўдных герояў, людзей, беззаветна адданых радзіме.

Урад ССР за выдатныя заслугі ў справе аховы сацыялістычнай уласнасці і рэвалюцыйнага парадку ўзнагародзіў вышэйшай узнагародой — ордэнам Саюза — 333 найбольш паказавішчыя міліцыянераў і асоб начальніцкага складу. Сярод узнагароджаных 12 работнікаў міліцыі Беларусі—тт. Скотчанка, Серыкаў, Яноўскі, Шараватых, Купчанка, Ландзехоўскі, Банькоўскі і інш. Гэта ўзнагарода, гэтыя клопаты партыі і Урада, любімага прывадыра і настаўніка таварыша Сталіна п'ацягнуць кожнага работніка міліцыі на яшчэ больш самаадааную работу на барацьбу з контррэвалюцыйнай з парогамі народа, на ахову сацыялістычнай уласнасці.

Многа зрабіла рабоча-сялянская міліцыя для сваёй сацыялістычнай радзімы. Але воль і неахоны ў нашай рабоце і наш шмак яшчэ асталося зрабіць, каб ліквідаваць іх. Патрэба яшчэ больша аяра тыўнасць на абслугоўванню насельніцтва, яшчэ больша уважлівасць да цэнт'роў кожнага грамадзяніна, хучэйшае рэагаванне на скарці працоўных.

Адной з асноўных задач міліцыі, сумесна з судовымі органами, з'яўляецца барацьба за ліквідацыю перажыткаў капіталізма. Сярод і ўсёды, уздзень і ўдзельні ў гарадах і с'ёлах, на вуліцах, у клубках, тэатрах, парках міліцыя павіна забяспечваць узорны парадка, ахову бязопаснасці і недатыкальнасці грамадзян ССР. Трэба на сапраўднаму, па-большэйшэму, як нас вучыць таварыш Сталін і наш народны камісар Нікалай Іванавіч Вяшч, уздзяцца за баянашчэную барацьбу з крмінальнай алачышчыннасцю.

Мы ні на хвіліну не павінны забываць саюў таварыша Сталіна аб капіталістычным абжуржэнні. Траціцкіска-бухарынскія агенты германа-апоускага і польскага фашызма, як вядома, нямаюць нашчодзі

народнай гаспадарцы Беларусі. Большавікі Беларусі і ўвесь народ ваяны з аркаліцыйна вынікшэ гэтага г'уснашч'ітвенства. Задача партыйна і непартыйнага большавіка, якія працуюць у органах рабоча-сялянскай міліцыі, — яшчэ больш узмацніць большавіцкую пільнасць, прыняць актыўны ўдзел у выкарэнні да канца рэшткаў к'дзевана варажых элементаў, насадзіць ворагам народа, якія арудавалі ў радзе дзяржаўных органаў Беларусі.

Званне савецкага міліцыянера — гонарвое званне, яно не ўсякому дадзена. Кожны работнік міліцыі, ад радавога міліцыянера да кіруючага начскаму, павінен ачуваць і ўсваенна абавязкі, якія ўскладае на яго гэтае ганаровае званне. Першы і важнейшы з гэтых абавязкаў — штодня павышаць сваю баявую і палітычную палыхтоўку, свой культурны ўзровень, аналаваць вучэннем Маркса—Энгельса — Ленына — Сталіна.

Уся наша краіна з рэзідарным узымам рыхтуецца зараз да нальвічайнага дня 12 с'пеня — дня выбараў у Вярхоўны Совет ССР. Савецкі міліцыянер, разам з усімі працоўнымі, усёй сваёй п'анінен паказваць прыклад высокай палітычнай актыўнасці і сваямошці. Кожны работнік міліцыі павінен не толькі сам зора ведаць Сталінскі выбарчы закон, але і актыўна дапамагаць у прапаганда ято і ў агітацыі за вылучэння і зарэгістраванна кандыдатуры ў дэпутаты Вярхоўнага Савета.

Савецкая міліцыя, якая ўстапуе ў тры дзесяцігоддзе свайго існавання, пад кіраўніцтвам вялікай партыі Ленына — Сталіна, паў непаўнажным кіраўніцтвам верхняга саратніка таварыша Сталіна слаўнага сталінскага наркома, генеральнага камісара дзяржаўнай бязопаснасці Н. І. Ежова, — гатова да выканання любых заданьняў партыі і савецкага ўрада.

НА БРУСЕЛЬСКОЙ КАНФЕРЭНЦЫ

ДЭКЛАРАЦЫЯ АБ ЯПОНА-КІТАЙСКИМ КАНФЛІКЦЕ

БРУСЕЛЬ, 15 лістапада. (БЕЛТА). На разгляд Брусельскай канферэнцыі ўнесены канчатковы праект дэкларацыі па пытанню аб канфілікце на Далёкім Усходзе.

У праекце дэкларацыі сфармуляваныя пазіцыя Японіі і Кітая, якія павінны быць тымі, якія абавязаныя ў Бруселі прадставіць дэкларацыю аб канфілікце паміж Японіяй і Кітаем.

«Ваенныя дзеянні, якія адбываюцца паміж Японіяй і Кітаем, — указваецца туды, — ужо нанеслі грамадзянам трох краін вялікія страты».

Напамінаючы, што кітайскі ўрад не раз заявляў аб намерзе і немагчымасці весці перагаворы з адной Японіяй аб мірным вырашэнні канфілікту.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

Па паведамленню іспанскага міністэрства абароны ад 15 лістапада, рэспубліканскія войскі занялі Уэваліа, размешчанае на паўночным захадзе ад Сера Бланка.

ПАДРЫўНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ ЛАРГО КАБАЛЬЕРА

ПАРЫЖ, 14 лістапада. (БЕЛТА). Газета «Юманітэ» ў тэлеграме з Мадрыда ссылаецца на падрыўную работу, якую вядзе група Ларго Кабальера.

варожасці і пагрозы для ўсеагульнага міру.

Таму, выказаўшы надзею, што Японія не будзе ўпарта настойваць на сваім адмаўленні дэкларацыі, прадставілі ў Бруселі, аднак, лічачы неабходным абмеркаваць, якая павінна быць у даным выпадку іх агульная пазіцыя.

У тую частку праекта, дзе гаворыцца аб стратах, нанесеных ваеннымі дзеяннямі ў Кітаі грамадзянам трох краін, дэкларацыя ўнесена ўказанне на неўласнае месца забойства грамадзян трох краін.

Пад дагаворам дэкларацыі змяшчаюцца на ўвазе пагадненне паміж ЗША, Бельгіяй, Вялікабрытаніяй, Кітаем, Францыяй, Італіяй, Японіяй, Гамандыяй і Партугаліяй аб прыняцціх палітыкі ў адносінах Кітая.

Вашынгтонская канферэнцыя адкрылася 12 лістапада 1921 года і працягвалася да 6 лістапада 1922 года.

Найбольш важным пытаннем парадку дня Вашынгтонскай канферэнцыі, несумненна, было кітайскае пытанне.

У выніку такога прадцяглага абмеркавання кітайскае пытанне было дасягнута пагадненне, падпісанае 9 дзяржавамі, у якім сфармуляваны прыярытэты палітыкі дзяржаў у адносінах Кітая.

У гэтым дагаворы, падпісаным 6 лістапада 1922 года, уздзелнікі канферэнцыі прызналі суверэнітэт, незалежнасць і тэрытарыяльную і адміністрацыйную недатыманнасць Кітая.

14 лістапада фашысцкія самалёты прапаравалі над раёнамі Валенсія, Сагуно і Кастальён.

15 лістапада фашысцкія авіяцыя наблізілася да г. Лерыны.

15 лістапада фашысцкія самалёты забілі аднаго іспанскага палітыка.



У Менску, у Доме Чырвонай Арміі імя першага маршала Савецкага Саюза таварыша К. Е. Варашылава адкрыўся філіял рэспубліканскай выстаўкі «БССР за 20 год».

СУПРОЦЬ ФАШЫСЦКАГА ВАРВАРСТВА

ПАРЫЖ, 15 лістапада. (БЕЛТА). Учора закончыла работу еўрапейская канферэнцыя ў абарону правоў і свабоды ў Германіі.

У закліку гэтага паэтра ўваходзіць барацьба за вызваленне палітычных зняволеных і спыненне катванняў і пакарання смерцю за палітычны і рэлігійны свабоду ў Германіі і забеспячэнне публічнай абароны для антыфашыстаў.

ХВАЛЯВАННІ ў ПАЛЕСТЫНЕ

ДОНДАН, 15 лістапада. (БЕЛТА). У рэзультата перастрэлкі ў Іерусаліме (Палестына) 14 лістапада забіта 6 арабаў і адзін яўрэй.

Рэйтар паведамілі, што слодам за перастрэлкай было арыштавана і саслана ў канцэнтрацыйны лагер 30 членаў яўрэйскай партыі сіяністаў-рэвізіяністаў.

РАСПРАВА З АНТЫФАШЫСТАМІ ў ГЕРМАНІІ

ПРАГА, 14 лістапада. (БЕЛТА). Газета «Дейчэ фолкспейтунг» піша, што толькі пяць стала вядома аб пакаранні смерцю профсаюнага кіраўніка Эвальда Функе з Вупертала на Райне.

Паштоўнага антыфашысцкага руху. Гэтымі днямі ў Берліне прагаворан да пажыццявага турэмнага зняволення Паўль Айзенштэйнер з Біркенфельда.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЙННІ ў КІТАІ ў РАЁНЕ ШАНХАЯ

ШАНХАЙ, 15 лістапада. (БЕЛТА). Прадстаўнікі японскага штаба заявілі, што японскія войскі ў паўночна-заходніх ваколіцах Шанхая прапаравалі ў напрамку Сучжоу і занялі буйную станцыю Куньшань.

ШАНХАЙ, 16 лістапада. (БЕЛТА). У паўднёвай частцы правінцы Хэйбэй ужо пачынаецца пераходзіць ад прапаравалі баі вакол Даміна.

15 лістапада японскія самалёты скінулі звыш 700 бомб на горад Сучжоу, на захад ад Шанхая.

Палітчасць палка, дзе ваенном тав. Неспераў, выказа бібліятэчкі чырвонаармейцаў-амушнікам — прапанавалі Сталінскай Канстэтуцыі.

ШАНХАЙ, 16 лістапада. (БЕЛТА). Шэсць японскіх самалётаў з 20-ці, прымаючых ухвал у вальце, скінулі каля 20 бомб на тэрыторыю аэрадрома ў Нанкіне.

ГУТАРКА ТАВ. М. І. КАЛІНІНА З ЗАМЕЖНЫМІ РАБОЧЫМІ ДЭЛЕГАЦЫЯМ

Замежныя рабочыя дэлегацыі, якія прыйшлі ў Савецкі Саюз на канстытуцыйны ўрачыстасці і знаходзяцца ў Маскве, сустрэліся 15 лістапада ў Палацы працы з тав. М. І. Калініным.

Замежныя рабочыя дэлегацыі, якія прыйшлі ў Савецкі Саюз на канстытуцыйны ўрачыстасці і знаходзяцца ў Маскве, сустрэліся 15 лістапада ў Палацы працы з тав. М. І. Калініным.

У сваёй гутарцы з замежнымі дэлегацыямі, якія тут-жа перакладзены на некалькі моваў, тав. Калінін падрабязна адказаў на пытанні замежных дэлегацый.

Замежныя рабочыя дэлегацыі, якія прыйшлі ў Савецкі Саюз на канстытуцыйны ўрачыстасці і знаходзяцца ў Маскве, сустрэліся 15 лістапада ў Палацы працы з тав. М. І. Калініным.

Вялікі ўдзельнік бібліятэчкі прывітання імя тав. М. І. Калініна, звернуўшы да замежных рабочых дэлегацый.

Замежныя рабочыя дэлегацыі, якія прыйшлі ў Савецкі Саюз на канстытуцыйны ўрачыстасці і знаходзяцца ў Маскве, сустрэліся 15 лістапада ў Палацы працы з тав. М. І. Калініным.

У сваёй гутарцы з замежнымі дэлегацыямі, якія тут-жа перакладзены на некалькі моваў, тав. Калінін падрабязна адказаў на пытанні замежных дэлегацый.

Замежныя рабочыя дэлегацыі, якія прыйшлі ў Савецкі Саюз на канстытуцыйны ўрачыстасці і знаходзяцца ў Маскве, сустрэліся 15 лістапада ў Палацы працы з тав. М. І. Калініным.

Потым пачалася выступленні прадстаўнікоў замежных пролетарыята.

Замежныя рабочыя дэлегацыі, якія прыйшлі ў Савецкі Саюз на канстытуцыйны ўрачыстасці і знаходзяцца ў Маскве, сустрэліся 15 лістапада ў Палацы працы з тав. М. І. Калініным.

Потым пачалася выступленні прадстаўнікоў замежных пролетарыята.

Замежныя рабочыя дэлегацыі, якія прыйшлі ў Савецкі Саюз на канстытуцыйны ўрачыстасці і знаходзяцца ў Маскве, сустрэліся 15 лістапада ў Палацы працы з тав. М. І. Калініным.

Потым пачалася выступленні прадстаўнікоў замежных пролетарыята.

Замежныя рабочыя дэлегацыі, якія прыйшлі ў Савецкі Саюз на канстытуцыйны ўрачыстасці і знаходзяцца ў Маскве, сустрэліся 15 лістапада ў Палацы працы з тав. М. І. Калініным.

Потым пачалася выступленні прадстаўнікоў замежных пролетарыята.

Замежныя рабочыя дэлегацыі, якія прыйшлі ў Савецкі Саюз на канстытуцыйны ўрачыстасці і знаходзяцца ў Маскве, сустрэліся 15 лістапада ў Палацы працы з тав. М. І. Калініным.

Потым пачалася выступленні прадстаўнікоў замежных пролетарыята.

Замежныя рабочыя дэлегацыі, якія прыйшлі ў Савецкі Саюз на канстытуцыйны ўрачыстасці і знаходзяцца ў Маскве, сустрэліся 15 лістапада ў Палацы працы з тав. М. І. Калініным.

Потым пачалася выступленні прадстаўнікоў замежных пролетарыята.

Замежныя рабочыя дэлегацыі, якія прыйшлі ў Савецкі Саюз на канстытуцыйны ўрачыстасці і знаходзяцца ў Маскве, сустрэліся 15 лістапада ў Палацы працы з тав. М. І. Калініным.

Потым пачалася выступленні прадстаўнікоў замежных пролетарыята.

Замежныя рабочыя дэлегацыі, якія прыйшлі ў Савецкі Саюз на канстытуцыйны ўрачыстасці і знаходзяцца ў Маскве, сустрэліся 15 лістапада ў Палацы працы з тав. М. І. Калініным.

Потым пачалася выступленні прадстаўнікоў замежных пролетарыята.

Замежныя рабочыя дэлегацыі, якія прыйшлі ў Савецкі Саюз на канстытуцыйны ўрачыстасці і знаходзяцца ў Маскве, сустрэліся 15 лістапада ў Палацы працы з тав. М. І. Калініным.

Потым пачалася выступленні прадстаўнікоў замежных пролетарыята.

Замежныя рабочыя дэлегацыі, якія прыйшлі ў Савецкі Саюз на канстытуцыйны ўрачыстасці і знаходзяцца ў Маскве, сустрэліся 15 лістапада ў Палацы працы з тав. М. І. Калініным.

Потым пачалася выступленні прадстаўнікоў замежных пролетарыята.

Замежныя рабочыя дэлегацыі, якія прыйшлі ў Савецкі Саюз на канстытуцыйны ўрачыстасці і знаходзяцца ў Маскве, сустрэліся 15 лістапада ў Палацы працы з тав. М. І. Калініным.

Потым пачалася выступленні прадстаўнікоў замежных пролетарыята.

Замежныя рабочыя дэлегацыі, якія прыйшлі ў Савецкі Саюз на канстытуцыйны ўрачыстасці і знаходзяцца ў Маскве, сустрэліся 15 лістапада ў Палацы працы з тав. М. І. Калініным.

Потым пачалася выступленні прадстаўнікоў замежных пролетарыята.

Замежныя рабочыя дэлегацыі, якія прыйшлі ў Савецкі Саюз на канстытуцыйны ўрачыстасці і знаходзяцца ў Маскве, сустрэліся 15 лістапада ў Палацы працы з тав. М. І. Калініным.

Потым пачалася выступленні прадстаўнікоў замежных пролетарыята.

Замежныя рабочыя дэлегацыі, якія прыйшлі ў Савецкі Саюз на канстытуцыйны ўрачыстасці і знаходзяцца ў Маскве, сустрэліся 15 лістапада ў Палацы працы з тав. М. І. Калініным.

Потым пачалася выступленні прадстаўнікоў замежных пролетарыята.

Замежныя рабочыя дэлегацыі, якія прыйшлі ў Савецкі Саюз на канстытуцыйны ўрачыстасці і знаходзяцца ў Маскве, сустрэліся 15 лістапада ў Палацы працы з тав. М. І. Калініным.

Потым пачалася выступленні прадстаўнікоў замежных пролетарыята.

Замежныя рабочыя дэлегацыі, якія прыйшлі ў Савецкі Саюз на канстытуцыйны ўрачыстасці і знаходзяцца ў Маскве, сустрэліся 15 лістапада ў Палацы працы з тав. М. І. Калініным.

Потым пачалася выступленні прадстаўнікоў замежных пролетарыята.

Замежныя рабочыя дэлегацыі, якія прыйшлі ў Савецкі Саюз на канстытуцыйны ўрачыстасці і знаходзяцца ў Маскве, сустрэліся 15 лістапада ў Палацы працы з тав. М. І. Калініным.

Потым пачалася выступленні прадстаўнікоў замежных пролетарыята.

Замежныя рабочыя дэлегацыі, якія прыйшлі ў Савецкі Саюз на канстытуцыйны ўрачыстасці і знаходзяцца ў Маскве, сустрэліся 15 лістапада ў Палацы працы з тав. М. І. Калініным.

Потым пачалася выступленні прадстаўнікоў замежных пролетарыята.

Замежныя рабочыя дэлегацыі, якія прыйшлі ў Савецкі Саюз на канстытуцыйны ўрачыстасці і знаходзяцца ў Маскве, сустрэліся 15 лістапада ў Палацы працы з тав. М. І. Калініным.

Потым пачалася выступленні прадстаўнікоў замежных пролетарыята.

Замежныя рабочыя дэлегацыі, якія прыйшлі ў Савецкі Саюз на канстытуцыйны ўрачыстасці і знаходзяцца ў Маскве, сустрэліся 15 лістапада ў Палацы працы з тав. М. І. Калініным.

Advertisement for 'Палажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР' (Regulations on elections to the Supreme Soviet of the USSR).

Advertisement for 'Белдзяржкіно' (Belarusian State Cinema) featuring 'Прымае 3 аяўкі' (Accepts 3 copies).

Advertisement for 'Вялікі выбар' (Great Choice) for the Supreme Soviet of the USSR, featuring a book titled 'І. В. СТАЛІН'.

Advertisement for 'Белдзярж-драмтэатр' (Belarusian State Drama Theatre) listing various plays and actors.

Advertisement for 'Дзяржаўнае страхаванне саюза ССР' (State Insurance of the USSR) for collective farms (kolkhozes).

Advertisement for 'Вялікі выбар' (Great Choice) for winter sports equipment like skis and sleds.